

ЛІТАРАТУРА

1. История медицины [Электронный ресурс] / Е.М. Тищенко. – Режим доступа: <http://historymedjournal.com/ru/russkij-variant/istoriya-meditsiny/tishchenko-evgenij-mikhajlovich.html>. – Дата доступа: 25.09.2015.
2. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 141. Статыстычныя справаздачи лячэбна-прафілактычных устаноў за 1980 г.
3. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 211. Статыстычныя справаздачи лячэбна – прафілактычных устаноў раёна 1990 г.
4. Фонд 1174. – Воп. 1. – Спр. 5. Гадавыя справаздачи лячэбных устаноў Пастаўскага раёна за 1946 г.
5. Фонд 1174. – Воп. 1. – Спр. 23. Гадавыя справаздачи лячэбных устаноў Пастаўскага раёна за 1951 г.
6. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 76. Гадавыя статыстычныя справаздачи лячэбных устаноў 1971 г.
7. Фонд 1174. – Воп. 1. – Спр. 12. Загады райздраўаддзела і рашэнні райвыканкама 1949 г.
8. Фонд 1362. – Воп. 2. – Спр. 976. Статыстычныя справаздачи аб працы(стацыянара, медыцынскіх прафустаноў, аб кантынентах псіхічнахворых) 2000 г.
9. Фонд 1362. – Воп. 2. – Спр. 78. Статыстычныя справаздачи аб працы(стацыянара, медыцынскіх прафустаноў, аб кантынентах псіхічнахворых) 2001 г.
10. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 79. Праатаколы паседжанняў камітэта па барацьбе з дзіцячай смяротнасцю 1972 г.
11. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2011. – Т. 6 : Беларусь у 1946 – 2009 / Л. Лыч [і інш.]. – 2011. – 728 с.
12. Здравоохранение Беларуси [Электронный ресурс] / Научно-информационный отдел ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека». – Минск, 1995–2014. – Режим доступа: <http://healthcare.by/instinfo.php?orgnum=4308>. – Дата доступа: 10.09.2015.
13. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 21. Справаздачи па працы Ф-1Т 1963 г.
14. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 75. Гадавыя статыстычныя справаздачи па ахове здароўя 1971 г.
15. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 118. Спіс медыцынскіх устаноў 1976 г.
16. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 7. Гадавыя статыстычныя і кан'юнктуры агляд Пастаўскага раёна за 1961 г.
17. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 93. Гадавыя статыстычныя справаздачи па ахове здароўя 1973 г.
18. Фонд 1362. – Воп. 1. – Спр. 110. Кан'юнктуры агляд стану аховы здароўя раёна 1975 г.

УДК 26/28(476.6)''15/20''

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СМОРГОНЩИНЫ В XVI – НАЧ. XXI ВВ

Д.А. ЛАЗАРЕНКО

(Представлено: канд. биол. наук О.А. ЕМЕЛЬЯНЧИК)

Целью является исследование влияния исторических процессов на конфессиональную историю Сморгонщины. Особое внимание уделено распространению протестантизма и религиозной борьбе между конфессиями. Представлены сведения о переходе некоторых храмов Сморгонщины из одной конфессии в другую, о влиянии исторических процессов на сохранность данных памятников архитектуры. Конфессиональная история Сморгонщины является частью общей конфессиональной истории Беларуси, однако в данном регионе есть свои особенности, которые на сегодняшний день недостаточно исследованы.

Сморгонский район расположен в северо-восточной части Гродненской области. На северо-востоке, востоке и юге район граничит с Мядельским, Молодечненским и Воложинским районами Минской области, а на западе и северо-западе – с Ошмянским и Островецким районами Гродненской области. Административным центром района является город Сморгонь.

В XVI – конце XVIII в. территория Сморгонщины входила в состав Ошмянского повета Виленского воеводства. В конце XVIII в. в связи с тремя разделами Речи Посполитой, на территории, вошедшей в состав Российской империи, в качестве административно-территориальных единиц вводятся губернии и с 1795 г. южная часть сегодняшнего Сморгонского района входит в состав Ошмянского, а северная в состав Завилейского уезда Виленской губернии. В конце XIX – нач. XX вв. территория района вошла в состав Сморгонской волости Ошмянского повета Виленской губернии. Северная часть района по-прежнему находилась в составе Свентянского (Завилейского) повета Виленской губернии. В марте 1917 г. Сморгонщина входит в состав Виленской губернии новообразованной Западной области. Как самостоятельная административная единица Сморгонский район образован 15 января 1940 г.

После подписания Люблинской унии в 1569 г. в Беларуси начинается эпоха насаждения католицизма. Активное строительство католических храмов на территории Сморгонщины говорит о том, что влияние католицизма было сильным. Еще начиная со времен Ягайло, согласно привелею 1387 г., в Виленской диоцезии было основано 7 костелов. Среди них был и Кревский костел Святого Яна-крестителя – один из первых костелов на территории ВКЛ [1, с. 49].

В 1440 г. строится католический храм в д. Войстом, который позже, в XVI в. под влиянием реформационного движения, становится Кальвинским сбором. В 1497 г. в д. Нестанишки возводится костел Св. Троицы. В г. Сморгонь согласно документам в 1503 г. уже есть костел Пречистой Девы Марии и

Святого Николая (с этим костелом связано первое упоминание о городе). В 1553 г. в д. Жодишки также появляется католический храм [2, с. 65].

Особую страницу в истории белорусской культуры составил эпизод, связанный с Реформацией. В связи с этим на территорию ВКЛ и Речи Посполитой в XVI – начале XVII вв. начинают проникать протестантские секты, преимущественно кальвинистского толка. В XVI в. кальвинизм поддерживали многие магнаты, шляхта и горожане Сморгонщины. Среди них были Юрий Зенович (около 1510-1583 гг.) и его сын Христофор (около 1540-1614 гг.) – первые владельцы Сморгони [3, с. 54].

Именно Юрий Зенович, заядлый кальвинист, построил в 1553 г. сморгонский Кальвинский сбор. В 1621 г. уже в связи с Контрреформацией сбор упоминается как костел Св. Троицы [4, с. 181] (рис. 1).



Рис. 1. Сморгонский костел Св. Михаила Архангела (бывший Кальвинский сбор) (фото автора)

Под опекой Кишек кальвинисты стали селиться в д. Жодишки и создали здесь центр кальвинистского братства, содержали школу и возвели Кальвинистский сбор в начале XVII в. Следующие владельцы Жодишек – Комары – восстановили католический приход и построили деревянный костел, а также плембанию и школу для учеников-католиков [5, с. 106]. И с этого момента в Жодишках началась религиозная война между кальвинистами и католиками, которая продолжалась многие годы [3, с. 54-55].

Чтобы спасти католицизм в условиях реформационного движения, Ватикан и правящие круги Речи Посполитой сделали ставку на орден иезуитов. Деревня Жодишки стала одним из крупнейших на то время центров иезуитской миссии. Иезуиты появились здесь в конце XVII – начале XVIII в.

Для распространения католической религии иезуиты основали миссии в Войстоме, Данюшево, содержали миссии на весь Ошмянский уезд. Под влиянием иезуитов кальвинизм в Жодишках уступил место католицизму. Кальвинисты оставили Жодишки в поисках более спокойного места. 50 кальвинистов в Жодишках не могли содержать Кальвинский сбор, он был заброшен и только в XIX в. перестроен в костел Святой Троицы. В 1773 г. римский папа Климентий XIV издал буллу о роспуске ордена иезуитов, что заставило их покинуть Жодишки. В результате был закрыт коллегиум и школа [6, с. 64-65].

С конца XVI в. на территорию района начинает проникать ислам. Его распространению содействовали татары. Одной из самых крупных и древнейших татарских колоний Беларуси являлась колония в д. Довбучки. Первое упоминание о татарской мечети в Довбучках датируется 6 августа 1598 г. и размещается в документе «Вписание завещания татарки Абрагимовны». В нем называется новый настоятель мечети – Ахмет Халецкий. Исходя из текста всего документа видно, что Халецкий является новым владельцем поместья после Бекгимовича «... поместье того Ахмета и жены его, названное Довбутишками, в повете Ошмянском лежащим» [7].

В конфессиональной истории Беларуси особое место занимает Брестская уния (1596 г.), согласно которой была создана униатская церковь. Информация о массовом распространении униатства на Сморгонщине в источниках не встречается, однако попытки внедрения новой религии были. В д. Новоспаск примерно во 2-й половине XVIII в. был построен униатский храм, который со вхождением деревни в состав Российской империи стал Спаса-Преображенской православной церковью (рис. 2).

На территории района достаточно спокойно уживались католики, православные и иудеи. Об этом свидетельствует тот факт, что во времена владения Сморгонью Радзивиллами (1628-1805 гг.) в местечке было 2 костела, церковь и синагога. Иудаизм крепко держал свои позиции вплоть до Второй мировой войны. Основная часть еврейского населения была сконцентрирована именно в Сморгони [8, с. 198].

После вхождения белорусских земель в состав Российской империи на территории Сморгонщины происходит активное строительство православных храмов. В 1840 г. построена Спаса-Преображенская церковь в Сморгони, в 1854 г. в д. Крево появляется церковь Александра Невского [9, с. 573].



Рис. 2. Руины Спасо-Преображенской церкви в д. Новоспасск (фото автора)

В связи с восстанием 1863-1864 г. царское правительство начинает активную политику по сведению к минимуму католического вероисповедания. Закрываются или становятся православными церквями костелы. Начинается насаждение православия. Так, в 1866 г. Троицкий костел в Сморгони становится Свято-Михайловской церковью. Храм перестраивают внешне, внутри забеливают фрески, уничтожают храмовую утварь. В 1863 г. под православную церковь передан костел Св. Тадеуша в д. Вишнево. В распоряжение православных верующих передан костел в д. Кевлы (до сих пор православная церковь). Католическим верующим приходилось в некоторых случаях проводить службы в маленьких тесных помещениях, которые совершенно не были предназначены для богослужения.

В годы Первой мировой войны многие храмы закрывались, и службы в них не проводились. Некоторые храмы в своих целях использовали немцы. Например, в деревнях Солы, Данюшево и Жодишки во время войны в храмах располагались немецкие госпитали, а в г. Сморгонь две высокие башни костела Св. Алексея использовались в качестве наблюдательно-корректировочного пункта. Также, в бывшем жодишковском Кальвинском соборе помимо госпиталя располагалась и немецкая обувная фабрика [2, с. 143].

Во время пребывания Западной Беларуси в составе Польши устанавливаются новые порядки. На территории Сморгонщины снова усиливаются позиции католицизма. Так, Свято-Михайловская церковь в Сморгони снова в 1921 г. переходит к католикам, вишневский костел Св. Тадеуша также возвращается в 1935 г. католическим верующим [10].

Сложная ситуация в религиозном плане складывается уже после окончания Второй мировой войны, когда происходили гонения на религию. Практически повсеместно закрывались или сносились храмы. В 1947 году был закрыт главный и единственный костел в Сморгони – костел Архангела Михаила. Долгое время он использовался как складское помещение и лишь в 1990 г. храм был передан верующим [11].

В 60-е гг. был закрыт костел Св. Троицы в д. Данюшево. Сначала в храме находилось зернохранилище, а позже хранился лен колхоза «Знамя Победы». Тогда же с колокольни сбросили и колокол. Он долго лежал возле костела, его хотели сдать на металлолом, но смогли лишь вырвать язык. Сам колокол уцелел и некоторое время хранился в Сморгонском историко-краеведческом музее. В конце 80-х гг. XX в. костел в Данюшево снова был открыт. Люди возвратили спасенные иконы и утварь, смогли восстановить старый орган. Для колокола на Сморгонском заводе оптического станкостроения отлили новый язык, но вернуть колоколу прежний голос так и не удалось [12].

В 1962 г. была закрыта Спаса-Преображенская церковь в Сморгони. Зимой этого же года с ее колокольни тягачами были сброшены и разбиты колокола. Их отправили на переплавку в литейный цех. В конце 1960-х гг. разрушили и само здание церкви, а на этом месте разбили сквер с фонтанами. Храм не был восстановлен. Сейчас на его месте располагается кинотеатр «Космос». Лишь в 2009 г. в городе снова появляется главная православная святыня – Спаса-Преображенская церковь.

Политика либерализации религиозного законодательства в СССР в конце 80-х гг. и последующая смена политической системы в Республике Беларусь способствовали возрождению религиозной жизни. По состоянию на 1 января 2015 года на территории Сморгонского района зарегистрированы 23 религиозные общины 5-ти конфессий (10 – римско-католических, 10 – православных, 1 – Свидетелей Иеговы, 1 – Христиан Веры Евангельской, 1 – Евангельских христиан-баптистов) и одно культурно-национальное объединение «Союз поляков на Беларуси».

На территории района в д. Богуши расположен православный Свято-Введенский ставропигиальный женский монастырь. В настоящее время там проживает 6 монахинь [13].

Таким образом, можно говорить о том, что территория Сморгонского района в религиозном плане развивалась на протяжении данного отрезка времени под сильным влиянием исторических процессов. В XVI-XVII в., преимущественно в д. Жодишки, достаточно крепкими были позиции кальвинистов и в

противовес им иезуитов. Это способствовало активному строительству храмов, которые мы можем видеть и сегодня. Во время нахождения района в составе Российской империи происходило насаждение православия. Особенно ярко это проявилось после восстания 1863-1864 г. Это ударило в первую очередь по позициям католицизма. Снова свое господствующее положение католики возвращают после Рижского мирного договора. Наиболее трагической страницей конфессиональной истории Сморгонщины стал период гонения на религию во времена советской власти. Это привело в первую очередь к уничтожению одних из самых интересных памятников храмовой архитектуры. Активное восстановление и строительство новых храмов начинается лишь с распадом Советского Союза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Камінскі, А. Крэўскае сняства і яго ўладары / А. Камінскі // Памяць : гіст.-дакум. хроніка Сморгонскага раёна / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 44 – 49.
2. Кулагін, А.М. Каталіцкія храмы Беларусі / А.М. Кулагін. – Мінск : Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, 2008. – 488 с. : іл.
3. Камінскі, А. Сморгонь і яе ўладары / А. Камінскі // Памяць : гіст.-дакум. хроніка Сморгонскага раёна / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 53 – 60.
4. Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII – XVIII вв. Владение Сморгонь. – Минск : Наука и техника, 1977. – 256 с.
5. Tyszkiewicz, K. Wilija i jej brzegi / K. Tyszkiewicz. – Drezno : drukiem i naklabem J.I. Kraszewskiego, 1871. – 372 s.
6. Майсевіч, В.Ф. Езуіты ў Жодішках / В.Ф. Майсевіч // Памяць : гіст.-дакум. хроніка Сморгонскага раёна / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 64 – 66.
7. Татары ў Беларусі. Іх рэлігія / І. Канапацкі // Беларус. гіст. часопіс. – 1996. – № 2. – С. 13 – 25.
8. Сарокіна, І. Мясцічкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. / І. Сарокіна. – Вільня : ЕГУ, 2010. – 488 с.
9. Клуйша, М.К. Помнікі праваслаўнага дойдства / М.К. Клуйша // Памяць : гіст.-дакум. хроніка Сморгонскага раёна / Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелЭн, 2004. – С. 573.
10. Касцёл Святога апостала Тадэвуша ў аг. Вішнева. Помнік архітэктуры класіцызму [Электронны рэсурс] // Установа культуры “Сморгонскі гісторыка-краязнаўчы музей”. – 2011. – Рэжым доступу: http://museumsmogon.by/area_monuments.htm#Касцёл_Святога_апостала_Тадэвуша_ў_а.Вішнева. – Дата доступу: 10.09.2015.
11. Маркава, Н. Кальвінскі збор – раней і цяпер / Н. Маркава // Светлы шлях. – 2012. – 2 сак. – С. 4.
12. Касцёл Святой Тройцы ў в. Данюшава [Электронны рэсурс] // Установа культуры “Сморгонскі гісторыка-краязнаўчы музей”. – 2011. – Рэжым доступу: http://museumsmogon.by/Касцёл_Св_Тройцы_в.Данюшава. – Дата доступу: 08.09.2015.
13. Конфессиональная обстановка в Сморгонском районе [Электронный ресурс] // Сморгонский районный исполнительный комитет. – Сморгонь, 2015. – Режим доступа: http://smorgon.grodno-region.by/ru/social/new_url_1843637528. – Дата доступа: 20.09.2015.

УДК 94:351.862.21 (476) [638]

ЗЕМЛЯНЫЯ АБАРОНЧЫЯ ЗБУДАВАННІ ГАРАДЗІШЧАЎ ЖАЛЕЗНАГА ВЕКУ Ў ВЯРХОЎЯХ Р. ВІЛІЯ І БЯРЭЗІНА (ДНЯПРОЎСКАЯ)

І.С. КАМІНСКІ

(Прадстаўлена: д-р гіст. навук, праф. Д.У. ДУК)

Даецца характарыстыка земляных абарончых збудаванняў гарадзішчаў жалезнага веку ў вярхоўях р. Вілія і Бярэзіна (Дняпроўская). Адзначаецца залежнасць узроўню фартыфікацыі ад урадлівасці глебы і шчыльнасці насельніцтва вярхоўяў р. Вілія і Бярэзіна (Дняпроўская) у жалезным веку.

Паняцце фартыфікацыі гарадзішча ўключае сістэму земляных і драўляных умацаванняў падпарадкаваных пэўнай планіроўцы. Стварэнні тыпалогіі гарадзішчаў жалезнага веку днепра-дзвінскай і штрыхаванай керамікі культур В.І. Шадыры, А.М. Мядзведзева, Егарэйчанкі паказваюць рознаварыянтнасць комплексаў умацаванняў, якія залежылі ад выбару месца (узгоркі, мысы, берагі). Асноўным варыянтам умацавання гарадзішчаў з’яўляліся ўзвышэнне штучных земляных умацаванняў (валоў, равоў, падрэзка схілаў). Так, В.І. Шадыра, прааналізаваўшы характар абарончых збудаванняў гарадзішчаў Беларускага Падзвіння (матэрыялы з усёй Віцебскай вобласці), да гарадзішчаў без штучных умацаванняў адносіць 12 паселішчаў (7,4 %). А.М. Мядзведзеў, ствараючы класіфікацыю гарадзішчаў Беларускага Панямоння з прыцягненнем матэрыялаў з Сярэдняй Беларусі, да гарадзішчаў без умацаванняў адносіць 43 паселішчы (20,5 %). Найбольш пашыраным варыянтам абароны пасяленняў